

План мерапрыемстваў
дзяржаўнай установы “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

на ВЕРАСЕНЬ 2025 года
Мерапрыемствы могуць быць перанесены па незалежных ад бібліятэк прычынах.
Даведкі па тэлефонах

Дата	Мерапрыемствы	Аўдыторыя	Час правядзення
Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В.Харужай, 16) тэл. 243-44-32; 242-70-30			
01.09	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
01.09 – 30.09	“Сцежкі, што клікалі ў лета, зноўку да школы вядуць” - пазнавальная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09– 30.09	“З кніжнай гравюры глядзіць нам у твар Наш беларускі перша-друкар” да 535-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны да Дня ведаў і Свята беларускага пісьменства – асветніцкая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.09- 16.09	“Мінск - наш горад: Памятае мінулае. Жыве сучаснасцю. Глядзіць у будучыню” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
02.09– 30.09	«Певец возвышенной любви» - кніжная выстава да 155-годдзя з дня нараджэння А. Купрына	Для шырокага кола чытачоў	
02.09	“Інфармаванне аб рабоце Публічнага цэнтра прававой інфармацыі ў бібліятэцы” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	14.00
02.09, 04.09, 09.09, 11.09, 16.09, 19.09, 23.09, 25.09, 30.09	«Круговые танцы народов мира»: знаёмства з народнымі традыцыямі праз танцавальную культуру – пазнавальная экскурсія ў руху	Для шырокага кола чытачоў	18.00
02.09– 30.09	«Некоронованная королева детектива» - кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння А. Крысці	Для шырокага кола чытачоў	
05.09	“Пазнаёмся з новай кнігай” – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
05.09- 17.09	“Прыгажосць і гармонія” – тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
09.09- 23.09	“Моцныя адзінствам” - гісторыка-патрыятычная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
10.09	Кансультацыя юрыста грамадскага аб’яднання “Рэгіянальнае таварыства абароны спажывцоў”	Для шырокага кола чытачоў	10.00– 13.00
15.09	“І мудрасць ведаў, і адкрыццёў храм” – літаратурнае свята да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	12.00– 17.00
15.09	“Наведай бібліятэку, пазнай свет” – дзень адчыненых дзвярэй да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	09.00– 20.00
16.09	“Пазнаёмся з новай кнігай” - кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
17.09	“Мая зямля – зямля яднання” - дыялогавая пляцоўка да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	14.00
20.09	“ЛітЭра” – літаратурная майстэрня	Для шырокага кола чытачоў	15.00

20.09	“Пазітыў” – практыкум па асновам лічбавай фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
30.09	Кансультацыя натарыуса	Для шырокага кола чытачоў	10.00–13.00
28.09-29.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Заводскі раён			
Бібліятэка № 11 (пр-д Ташкенцкі, 3) тэл. 378-76-55; 379-07-19			
01.09-15.09	“Вучоба адчыняе свет” - выстава-рэклама да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
05.09-10.09	“Спяшайся справы добрыя рабіць”- тэматычная паліца да Міжнароднага дня дабрачыннасці	Для шырокага кола чытачоў	
07.09-15.09	“Мову матчыну шануйце!”- кніжная паліца да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
08.09-15.09	“На хвалі часу, у плыні жыцця” - патрыятычная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
09.09	“Мой горад - мая жыццё”- літаратурна музычная гасцёўня да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	16.00
15.09	“Сустрэкаемся ў бібліятэцы”- дзень адчыненых дзвярэй да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	10.00
15.09	“Чытач за бібліятэчнай кафедрай”- прома-акцыя да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	12.00
23.09	“Слаўныя імёны роднай мовы” - гістарычны экскурс да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	16.00
27.09-28.09	“Смачнае чытанне”-дзень інфармацыі да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 13 (вул. Народная, 43а) тэл. 352-30-34; 267-47-68			
02.09	“Приходите к нам читать” – вулічная піяр-акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00
02.09–16.09	“Мінск, сталіца, гордасць наша” – кніжная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
09.09-16.09	“Аўтограф на памяць” – кніжная выстава да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
11.09-18.09	“Усе разам мы – Беларусь” - кніжная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
16.09	“На свята ў бібліятэку” – святочная сустрэча да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	12.00
16.09	“Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы” – філворд да 105-годдзя з часу адкрыцця	Для карыстальнікаў сайта	
17.09	“Адзінства народа – магутнасць краіны” – дыялогавая пляцоўка да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	14.30
23.09	“Вучымся жыць маладымі душой”- сустрэча-дыялог	Для шырокага кола чытачоў	12.00
26.09	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
30.09	“В пятiletку якасця – к новаму якасцю”- патрыятычная гутарка	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Кастрычніцкі раён			
Бібліятэка № 19 (вул. Казінца, 122) тэл. 380-23-03; 324-70-12			
03.09	“Брацкія народы” - літаратурна-пазнавальная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
15.09-22.09	“Майстарка дэтэктываў: Агата Крысці і яе персанажы” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

16.09	“Хваліце імя Гасподняе”- свята праваслаўнай культуры	Для шырокага кола чытачоў	14.00
23.09	“Духоўныя скарбы твае”- гадзіна духоўна-маральных зносін	Для шырокага кола чытачоў	12.00
27.09	“Пад гукі далікатных раманса”- літаратурна-музычная гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	17.00
27.09	“Аб ільготах”- правая гутарка	Для шырокага кола чытачоў	12.00
29.09-30.09	“Знаёмцеся - навінкі верасня”- бібліяграфічны агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 20 (вул. Жукоўскага д. 9, корп. 1) тэл. 377-51-26			
01.09-30.09	“Генацыд у Беларусі: не падлягае забыццю!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“От земли и до Луны – всё ребята знать должны! ” - кніжная выстава навукова-папулярнай літаратуры да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
03.09-30.09	“Призыв к человечности” – кніжная выстава да 155-годдзя з дня нараджэння А. Купрына	Для шырокага кола чытачоў	
04.09, 11.09, 18.09, 25.09	“Рукотворная прыгажосць”- майстар-клас па вырабу дэкаратыўных рэчаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
06.09, 13.09, 20.09, 27.09	«Что за прелесть эта лента» – майстар-класс па вырабу дэкаратыўных рэчаў	Для шырокага кола чытачоў	11.00
08.09-30.09	“Без единого свидетеля” – кніжная паліца да 135-годдзя з дня нараджэння А. Крысці	Для шырокага кола чытачоў	
08.09-30.09	“Знаёмцеся – Мінск!” — кніжная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
10.09	“Мой город, чудоўны, як песня!”- паэтычна-музычная гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	13.00
11.09	«Необычные книги и библиотеки» - віртуальная прэзентацыя да Дня бібліятэк	Для карыстальнікаў сайта	
15.09-30.09	“Айчынай духоўнасці вернікі” – кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
21.09	“Шашки – это увлекательно!” - спартакіада па настольных гульнях	Для шырокага кола чытачоў	12.30
Ленінскі раён			
Нотна-музычная бібліятэка(пр-т Партызанскі, 3) тэл. 354-29-60; 355-29-42			
25.08-06.09	“Год учёный” - выстава новых падручнікаў і выданняў музычнай літаратуры да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Благоустройство Беларуси – повышение качества жизни людей”- выстава па матэрыялах друку да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Восень у горадзе восень у Мінску” – фотавыстава Ганны Куташэнка да Года добраўпарадкавання і Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Календарь знаменательных дат музыкальной жизни – сентябрь”- інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“В нашем доме тысячи пластинок”- рэклама фонда грампласцінак і знаёмства з рэдкімі і каштоўнымі экзэмплярамі	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“В городе моём моя судьба” - святочная выстава да Года добраўпарадкавання і Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	

02.09-14.09	“Крынічкай, наша мова, удалячынь бяжы”-літаратурна-музычная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-14.09	“Музычная галактыка Андрэя Пятрова”- музычная выстава да 95-годдзя з дня нараджэння кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	
06.09	“Музыка как константа русской литературы. А. Куприн”- музычна-інфармацыйная гадзіна да 155-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	13.00
13.09	“Скарбніца ведаў” – аднадзённая акцыя да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
15.09-30.09	“Дорога Чюрлёніса”- музычная выстава да 150-годдзя з дня нараджэння кампазітара і мастака	Для шырокага кола чытачоў	
15.09-30.09	“Прощание с Родиной. Полонез Огинского”- музыкальна-гістарычная выстава да 260-годдзя з дня нараджэння кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	
18.09	“Восень. Фарбы музыкі”- канцэрт струнна-смычковага аддзялення ДМШМ №18 да Міжнароднага дня музыкі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
20.09	“Такая карта мне легла”- сустрэча з любімымі песнямі да 80-годдзя з дня нараджэння паэта-песенніка Л.Рубальскай і Міжнароднага дня сталых людзей	Для шырокага кола чытачоў	13.00
23.09-05.10	“Беларуская музыка і беларускія кампазітары”-святочная выстава да Міжнароднага дня музыкі	Для шырокага кола чытачоў	
25.09	Дзень інфармацыі – агляд новай літаратуры і перыядычных выданняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
25.09	“Мой край, задумчивый и нежный”- музычная гадзіна да 130-годдзя з дня нараджэння С.Ясеніна	Для шырокага кола чытачоў	12.30
26.09	“Разам да згуртаванасці!”- святочны канцэрт да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	17.00
Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа (вул. Пляханава, д. 97, корп. 4) тэл. 322-76-06; 263-91-12			
01.09-10.09	“С книгой в страну знаний” – кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-10.09	“Прывітанне восень! Прывітанне школа!” – кніжна-ілюстрацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-10.09	“Слова наша роднае” – кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Беларусь – утульная краіна” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Ленинский район: шаги к уюту и комфорту” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Беларусь мая - слава, надзея і гонар” – кніжная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Горад, якім я ганаруся!” – кніжная выстава да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
03.09	“Сустрэнемся ў экрана” – відэагасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	16.00
07.09-08.09	“Сустрэчы з новай кнігай” – дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
08.09, 15.09, 22.09, 29.09	«Площадка здоровья» – лекцыя-практыкум па здароваму ладу жыцця	Для шырокага кола чытачоў	11.00
15.09	“Нас всех объединяет книга” – чытацкая промо-акцыя да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	12.00
17.09	“Разам мы – краіна Беларусь” – літаратурны-музычны вечар да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	17.00

25.09	“Счастье жить под мирным небом” – літаратурна-музычная праграма да Міжнароднага дня міру	Для шырокага кола чытачоў	16.00
Бібліятэка № 12 (вул. Аўрораўская, 8) тэл. 316-00-89; 370-04-71			
01.09-30.09	“Юбілейны партрэт верасня” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Угосці да кніг”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Здаровы лад жыцця”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Класіка вучыць жыццю”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Імёны свецяць нам здалёк”- прагляд літаратуры аб знакамітых асобах	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Новыя кнігі чытальнай залы”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Новая беларуская кніга”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Боль і гнеў”- кніжная выстава, да генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Новая беларуская кніга”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-17.09	“Цікава ведаць”- кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-08.09	“Філасофія творчства”- мастацкая выстава Ксеніі Місан-Быстровай	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Бессмяротная Перамога, бессмяротныя яе салдаты”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Год добраўпарадкавання- час дзейнічаць”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Кнігі-юбіляры”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Новыя кнігі дзецям”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
03.09	“Кнігі на любы густ”- дзень іфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
03.09-30.09	“Всё пачынаецца з мечты”- выстава мастацкіх вырабаў	Для шырокага кола чытачоў	
04.09-16.09	“Роднае слова – дарога ў шырокі свет”- кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
08.09-30.09	“Перазвон балот, азёр і рэк”- фотавыстава Уладзіміра Каўганава да Сусветнага дня турызму	Для шырокага кола чытачоў	
11.09-24.09	“Любі і ведай свой Мінск”- кніжная выстава да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
12.09-24.09	“Мінск – горад камфорту”- прагляд літаратуры да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
12.09	“В этом городе я живу”- віртуальная прэзентацыя	Для карыстальнікаў сайта	
12.09-19.09	“Запавет пакаленням”- прагляд літаратуры, да 35-ці годдзя Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, грамадскага аб’яднання	Для шырокага кола чытачоў	
12.09-27.09	“На хвалі прыгод”- кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння Агаты Крысці	Для шырокага кола чытачоў	

14.09-24.09	“Адзін народ, адзіная Радзіма”- кніжная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
14.09	“Ёсць храм у кніг”- дзень адчыненых дзвярэй да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
14.09-25.09	“Незвычайныя кнігі”- прагляд літаратуры да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
14.09-25.09	“Талент высокай пробы” – прагляд літаратуры з аўтографам аўтара да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
14.09-30.09	“Кніга ў пашане”- кніжная выстава да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
16.09	“Планета душы”- літаратурна-музычная імпрэза да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	17.00
16.09-24.09	“Хай будзе сонца, хай заўжды будзе мір!”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.09-30.09	“Жыць у прыродзе і з прыродай”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
23.09-30.09	“Беларусь сучасная”- прагляд літаратуры да Сусветнага дня турызму	Для шырокага кола чытачоў	
23.09-30.09	“Традыцыі нашых продкаў”- краязнаўчыя замалёўкі да Сусветнага дня турызму	Для шырокага кола чытачоў	
23.09	“Палюбіце беларускія колеры”- віртуальная прэзентацыя да Сусветнага дня турызму	Для карыстальнікаў сайта	
Бібліятэка № 16 (пр-т Ракасоўскага, 50) тэл. 324-83-88			
08.09-16.09	“Родны мой горад, любоў мая!” – кніжная выстава да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
10.09-18.09	“17 верасня: падзеі, факты, вынікі” – выстава-хроніка да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
15.09	“Точка прыцяжэння - бібліятэка” – інфармацыйна-рэкламная акцыя да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
23.09	“Слаўны працай чалавек” – сустрэча з цікавым чалавекам да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	17.00
25.09-02.10	“Восень жыцця – мудрасці пара” – кніжная выстава да Дня пажылых людзей	Для шырокага кола чытачоў	
Маскоўскі раён			
Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога (вул. Маскоўская, 18) тэл. 263-82-58			
01.09-30.09	“Геноцид беларускага народа” – кніжная выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Вехи памяти и славы” – кніжная выстава-гонар	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Московский район. Люди. События. Факты” – краязнаўчая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“2025 - Год благоустройства страны” – кніжна-ілюстраваная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Сентябрь. Времена года на каждой странице” – цыкл выстаў- краявідаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Секреты Ясной Поляны” – літаратурна-мастацкая выстава да гадавіны з дня нараджэння Л.Талстога	Для шырокага кола чытачоў	

01.09-05.09	“Слова наша роднае” – літаратурная выстава-гонар да Дня беларускай пісьменнасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-12.09	“Мировое наследие. Толстой и Куприн” – штрыхі да творчасці да 155-годдзя з дня нараджэння А.Купрына і гадавіны з дня нараджэння Л.Талстога	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-15.09	“Мая зямля, твая радзіма” – краязнаўчая выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-16.09	“Любы сэрцу горад мой!” – літаратурныя крэскі да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
14.09	“Библиотека № 1.От качества услуг к качеству жизни” – бібліямарафон да Дня бібліятэк Беларусі	Для шырокага кола чытачоў	
14.09-30.09	“Лучшие из лучших” – літаратурны хіт-парад да Дня бібліятэк Беларусі	Для шырокага кола чытачоў	
17.09-30.09	“Беларусь - страна единства” – кніжна-ілюстраваная выстава-гонар да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
26.09	“А любовь осенняя...” – літаратурна-музычная вечарына	Для шырокага кола чытачоў	17.30
27.09	“Горячие новинки месяца” - агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00

Бібліятэка № 21
(вул. Слабадская, 63) тэл. 206-29-65

02.09-30.09	“Чтобы помнили...” – выстава-памяць да генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-30.09	“Прыгожая. Сучасная. Перспектыўная” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-30.09	“Вайна. Перамога. Памяць” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-30.09	“Азбука безопасности” — выстава-інфармацыя	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-30.09	“Спачатку было слова...” – кніжная выстава да 535-годдзя з дня нараджэння Францыска Скарыны, да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
05.09-30.09	“Сэрца Беларусі – Мінск” – кніжная выстава-вернісаж да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
12.09	“Да здравствуй, книга!” – дзень адчыненых дзвярэй да Дня бібліятэк Беларусі	Для шырокага кола чытачоў	
13.09	“Сталіца дружбы і цяпла” – краязнаўчае падарожжа да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	12.00
28.09	“Новые книги. Новые имена” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	

Бібліятэка № 22
(вул. Я. Чачота, 23) тэл. 347-85-67; 343-84-87

01.09-30.09	“Літаратурны каляндар” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Радзіма мая – гэта я” - выстава-віншаванне да 85-годдзя з дня нараджэння беларускага І.К.Стадольніка	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Творчы скарб Рыгора Семашкевіча” - выстава-віншаванне да 80-годдзя з дня нараджэння Р.М.Семашкевіча	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Дарослы і дзіцячы паэт” - выстава-віншаванне да 75-годдзя з дня нараджэння Х.Х.Гурыновіча	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Пісьменнік, мастак Мікалай Бусько” - выстава-віншаванне да 85-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	«По страницам творчества А.И.Куприна» - выстава-віншаванне да 155-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Нити судьбы. Лариса Рубальская” - выстава-віншаванне да 80-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	

01.09-30.09	“Эдгар Берроуз, жизнь и творчество” - выстава-віншаванне да 150-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Агата Кристи - королева детектива” - выстава-віншаванне да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Я с книгой открываю мир!” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	«Лучшие бренды нашей страны» - выстава-інфарміна да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Са святам, мая сталіца!” - выстава-віншаванне да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Беларуская кніга: дарогамі стагоддзяў” - выстава-прапанова да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Сіла народа ў адзінстве!” - выстава-прагляд да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-30.09	“Будь здоров человек” - выстава-парада	Для шырокага кола чытачоў	
07.09	Дзень інфармацыі. Агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	13.00
12.09	“15 сентября – День библиотек Беларуси” - віртуальнае-падарожжа да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	11.00
24.09	“Вечар паэтычных сустрэч” - творчая вечарына	Для шырокага кола чытачоў	16.00
Партызанскі раён			
Бібліятэка № 5 (вул. Казлова, 2) тэл. 263-39-85			
10.09-17.09	“Сардэчна запрашаем, чытачы, або Старонніх для нас няма” - дзень адчыненых дзвярэй да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 6 (вул. Кашавога, 10) тэл. 378-90-00			
02.09-15.09	“Поединок с самим собой”- выстава-партрэт да 150- годдзя з дня нараджэння А.Купрына	Для шырокага кола чытачоў	
04.09-	“Знаменит наш город именами” - віртуальная выстава да Дня горада	Для карыстальнікаў сайта	
10.09-18.09	“Агата Кристи – Леди детектив” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
24.09-30.09	“Загадкавая стыхія” - экалагічная выстава да Сусветнага дня мора	Для шырокага кола чытачоў	
26.09	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
28.09-04.10	“Там, где музыка живет”- кніжная выстава да Міжнароднага дня музыкі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 8 імя М.Багдановіча (вул. Даўгабродская, 12/2) тэл. 353-19-33; 352-13-19			
01.09 - 30.09	“Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.09 - 30.09	“Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...” – кніжная выстава па творчасці М. Багдановіча	Для шырокага кола чытачоў	
01.09 – 30.09	«От качества услуг к качеству жизни» - кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.09– 30.09	“С книгой в страну знаний” – кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.09 – 30.09	“Просветители земли белорусской” – кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
05.09	“Под покровом Евфросиньи” – духоўная бяседа	Для шырокага кола чытачоў	12.00
08.09 -	“Літаратурны салют Мінску” – святочная выстава да Дня	Для шырокага	

14.09	горада	кола чытачоў	
16.09	«Чудесная профессия - библиотекарь» - віртуальная выстава да Дня бібліятэк	Для карыстальнікаў сайта	
22.09 – 28.09	“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва” – 50 гадоў з часу заснавання – святочная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
24.09	“Библиотека – территория правовых знаний” – пазнавальная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
25.09– 30.09	“Тэатр-студыя кінаакцёра “Беларусфільм” – выстава часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	
Першамайскі раён			
Бібліятэка № 15 імя Цёткі (вул. Талбухіна, 12а) тэл. 253-38-98; 240-00-68			
01.09-26.09	«С книгой в страну знаний» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	«На карысць краіне і людям» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-20.09	«Сэрца Беларусі – мой родны Мінск» – кніжная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
04.09	«Знаток человеческой души» – тэматычны прагляд літаратуры да 155-годдзя з дня нараджэння А.Купрына	Для шырокага кола чытачоў	12.00
05.09	«Асветнікі зямлі беларускай» – тэматычны прагляд літаратуры да Дня беларускай пісьменнасці	Для шырокага кола чытачоў	12.00
12.09	«Мінск – сталіца: ёсць чым ганарыцца!» – святочная літаратурна –музычная сустрэча да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	15.00
16.09-27.09	«Дружба народов – единство Беларуси» – кніжная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
23.09-30.09	«Культура і звычаі маёй краіны» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
23.09-31.09	«В вихрях золотой листвы» – выстава мастацкіх работ	Для шырокага кола чытачоў	
23.09-29.10	«Благоустройство страны – залог качественной жизни» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
27.09	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 18 (вул. Каліноўскага, 55) тэл. 357-49-27; 352-30-77			
01.09-07.09	“Здравствуй, школа!” - кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
02.09	“Дзень ведаў” – святочная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00
02.09-30.09	“Книги из края Великих озер. Писатели Канады” - кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
05.09-16.09	“Дар асветнікаў беларускіх” – кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
09.09-21.09	“Квітней, любімы Мінск!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.09-23.09	“Скарбніца ведаў - бібліятэка” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.09-19.10	“Вольга Кукарэка. Жывапіс” – выстава жывапісу	Для шырокага кола чытачоў	
14.09	“Встретимся в библиотеке” – літаратурнае кафэ	Для шырокага кола чытачоў	14.00
14.09	“Есть по соседству библиотека” - бібліятэчны марафон да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	15.00
12.09	“Вольга Кукарэка. Жывапіс” – мастацкі вернісаж	Для шырокага кола чытачоў	18.00

16.09	“Королева детективного романа” – прагляд мастацкай літаратуры да 135-годдзя з дня нараджэння А. Крысці	Для шырокага кола чытачоў	12.00
16.09-28.09	“Квітней, мая Беларусь!” – кніжная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
18.09	“Интересные факты из жизни известных писателей” – віртуальная віктарына	Для карыстальнікаў сайта	
26.09-27.09	“Новыя кнігі: прапануем прачытаць” – інфармацыйна-бібліяграфічны агляд	Для шырокага кола чытачоў	
Савецкі раён			
Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай (вул. Усходняя, 56) тэл. 270-30-84; 378-71-47			
01.09-14.09	“Дзень ведаў адчыняе кніга” – кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
04.09-20.09	“Мінск – мой лёс, мая сталіца” – выстава-панарама да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
04.09-20.09	“Горад, якім я заўжды ганаруся” – краязнаўчая выстава да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
05.09-21.09	“З гісторыі беларускага роднага слова” – гістарычная выстава-экскурс да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
06.09-23.09	“Самобытны художник слова” – кніжная выстава-партрэт да 155-годдзя з дня нараджэння А.І. Купрына	Для шырокага кола чытачоў	
06.09-07.09	“Лучший город на Земле” – акцыя пажаданняў да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
10.09-24.09	“Первая дама детективной литературы” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння А. Крысці	Для шырокага кола чытачоў	
12.09-28.09	“Кожны шчаслівы Радзімай адзінай” – кніжная выстава-панарама да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
12.09-30.09	“Осень-художница в гости пришла” - выстава-вернісаж дзіцячых малюнкаў выхаванцаў ізабудыі “Гармонія” ЦДАДзіМ “Светац”	Для шырокага кола чытачоў	
13.09-31.09	“Читающая банкетка” – фотазона да Дня бібліятэк Беларусі	Для шырокага кола чытачоў	
14.09-21.09	“Книжные жмурки” – акцыя-сюрпрыз да Дня бібліятэк Беларусі	Для шырокага кола чытачоў	
16.09	“Скарбы Радзімы” – анлайн-віктарына да Дня народнага адзінства	Для карыстальнікаў сайта	
16.09-30.09	“Прав тот, кто знает право” – выстава прававой літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
18.09	“К чтению через общение” – літаратурная сустрэча	Для шырокага кола чытачоў	14.00
19.09-30.09	“Сем цудаў Беларусі” – беларусазнаўчая выстава да Сусветнага дня турызму	Для шырокага кола чытачоў	
30.09	“Мгновения осени” – літаратурна-музычная гасцёўня да Дня пажылых людзей	Для шырокага кола чытачоў	14.00
Бібліятэка № 17 (Лагойскі тракт, 25) тэл. 343-23-42			
01.09-30.09	“Геноцид: без права на забвение”- выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
01.09-22.09	“Мінск: візітная картка горада”- выстава – альбом да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
07.09	“Пісьменства ў Беларусі: крок у гісторыю”- гістарычны квіз	Для шырокага кола чытачоў	12.00
08.09-25.09	“Моц краіны – у адзінстве”- кніжная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
13.09	“Мінскія акварэлі Уладзіміра Шаркова”- экскурсія па мастацкай выставе да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	14.00

13.09	“Мінск. Спадчына старага горада”- гульня-віктарына да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	15.00
14.09	“Горад. Рытмы. Гараджане”- экскурс у гісторыю	Для шырокага кола чытачоў	14.00
15.09	“Самые красивые библиотеки мира”- віртуальнае падарожжа да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	13.00
15.09	“Читатъ не вредно! Вредно не читатъ!”- PR-акцыя да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
15.09-30.09	“Запрашаем у кніжную восень”- выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
22.09-30.09	“З кнігай вакол свету”- кніжная выстава да Сусветнага дня турызму	Для шырокага кола чытачоў	
24.09	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Фрунзенскі раён			
Бібліятэка № 4 імя М.В. Гоголя (вул. Лабанка, 22) тэл. 350-13-86; 350-13-92			
02.09-30.09	“Тчэцца памяць ніткай суровай”- выстава-інсталяцыя, прысвечаная генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-09.09	“Любовь - громадное, великое чувство, могучее, как мир...”- кніжная выстава да 155-годдзя з дня нараджэння А. Купрына	Для шырокага кола чытачоў	
02.09-09.09	“З вытокаў роднай мовы”- кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства і друку	Для шырокага кола чытачоў	
05.09-16.09	“Лучший город любимой страны”- выстава-віншаванне да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
13.09	“Падарожжа па бібліятэчных палічках”- экскурс-знаёмства да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	10.00
16.09	“Беларускі народ – адзіны ва ўсім”- інфармацыйная гадзіна да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	13.00
23.09	“Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим собою”- віртуальны рэсурс да 155-годдзя з дня нараджэння А. Купрына	Для карыстальнікаў сайта	
28.09	“Мир литературы для вас”- дзень інфармацыі з аглядам літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	11.00
Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча (вул. Прытыцкага, 42) тэл. 304-97-87; 322-00-99			
11.08-08.09	“Кніга як непарыўная сувязь часоў” –літаратурная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
19.08-15.09	“Любімы горад вечна малады!” – выстава-альбом да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
02.09	“Жыццё, якое поўняць кнігі”– агляд літаратурнай выставы да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	13.00
11.09-30.09	“Разам мы Беларусь” – кніжная выстава да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
13.09	“Успаміны аб Мінску” – рэтра-падарожжа	Для шырокага кола чытачоў	14.00
12.09-25.09	“Будзь у фармаце – чытай беларускае ” - кніжная выстава да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
14.09-16.09	“Прагулка па кніжным лабірынтам” - літаратурны хіт-парад да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
14.09-30.09	“Адкрыў для сябе беларускую кнігу” - квартал кніжных навінак да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	

16.09	“Хранитель русского слова” – тэст да 125-годдзя С.І. Ожэгава	Для карыстальнікаў сайта	
18.09	“Мой край – земля согласия и мира”- тэматычная размова да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	13.00
Цэнтральны раён			
Спецыяльная гарадская бібліятэка для сляпых (вул. Камуністычная, 42) тэл. 357-56-65; 356-58-32			
02.09-21.09	“Мы – адзінае цэлае”- час гісторыі ў творах да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	
03.09-30.09	“Па старонках календара”- інфармацыйны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
23.09	“Літаратурныя маршруты”- анлайн-прэзентацыя	Для карыстальнікаў сайта	
Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча (бул. Шаўчэнкі, 15) тэл. 338-68-82			
04.09	“Родных кніг старонкі заповітныя” – гістарычнае падарожжа да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	13.00
04.09-18.09	“Вернісаж літаратурных герояў” – выстава-вернісаж да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
08.09	“Матушка природа – для лечения народа” - фітагадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
10.09	“Мінск літаратурны” - відэавандроўка да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	13.00
11.09	“Горад мой, ты чаруеш мяне непаўторнай красой” - гістарычна-мастацкае падарожжа	Для шырокага кола чытачоў	13.00
15.09	“Для юных книголюбцев наш дом открыт всегда” – дзень адчыненых дзвярэй да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
15.09-25.09	“Сузор’е яркіх лёсаў” – кніжная выстава да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
15.09-22.09	“Неўміручая спадчына” – прагляд літаратуры да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	
15.09	“У храме разумных думак” – завочная вандроўка па бібліятэках свету да Дня бібліятэк	Для шырокага кола чытачоў	12.00
16.09	“У адзінай сям’і” – гістарычная гадзіна да Дня народнага адзінства	Для шырокага кола чытачоў	13.00
22.09	“В кругу семьи рождается душа” - сямейная вечарына	Для шырокага кола чытачоў	17.00
24.09	“Золото и мудрость осени” - гадзіна шчырай размовы	Для шырокага кола чытачоў	11.00
25.09	“Адвечныя скарбы Радзімы” – гадзіна-знаёмства да Сусветнага дня турызму	Для шырокага кола чытачоў	13.00
29.09	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	11.00